

Неўзабаве пасля аднаго з выставачных хітоў сезона "Пастулат" адбыўся і яго своеасаблівы працяг — праект, прысвечаны тапкам і выпрыманы на тонкай мяжы *contemporary art* і дызайну. Што самае цікавае, тэму заявіў буйны мінскі аўтацэнтр, які выступіў не толькі спонсарам падзеі ў галерэі "Універсітэт культуры", але і ініцыятарам "Тапаграфікі". І, напэўна, менавіта апошняя акалічнасць дазволіла рэкрутаваць цэлую абойму "зорак" айчыннага мастацтва. Прычым кожная была прадстаўлена менавіта "прэм'ерным" творам, зрабіўшы яго адмыслова да праекта — што і наогул рэдкасць у нашых шыротах.

## Няправільныя тапкі

Што агульнага ў аўтамабілю і тапкаў, спытаце вы? Па словах куратора выстаўкі Алены Карпілавай, аўтацэнтр пазіцыянуе сябе як "хатні", і таму рэкламнае агенцтва распрацавала для яго цэлую кампанію, дзе франтальная атакі свядомасці спажыўца былі заменены ўмелымі манеўрамі на полі падсвядомых асацыяцый. Уласна, складнікам той кампаніі і стала выстаўка. На думку ініцыятараў, тапкі лепш за ўсё ўласабляюць хатнюю ўтульнасць...

Але толькі не ў выкананні рэпрэзентантай сучаснага мастацтва! Як і трэба было чакаць, многія з іх ахвотна скарысталіся магчымасцю, каб падсунуць у мяккі тапак... калі не гадзоку дык, прынамсі, канцылярскую кнопку. Нібы змовіўшыся, аўтары дружна адкарэкціравалі рэкламную канцепцыю: большасць прадстаўленых работ цяжка назваць одамі камфорту. Хутчэй, наадварот...

Прыкладам, скульптар Максім Пятруль зрабіў тапкі са свінца, змяніўшы хімічны ўласцівасці звыклых для такога абутку матэрыялаў на адваротныя і дадаўшы назvu-

### i "Mi-mi-mi"

"Хатняя гравітацыя".

Яго калега Канстанцін Селіханаў абмежаваўся ў плане матэрыялу сілікатнай цэглай — прафіда, з гламурнымі стразамі, для канстраста. Іван Айплатаў свае тапкі зрабіў з калючага дроту, але ж упрыгожыў іх штучнымі перлінамі. Уладзімір Цэслер пераўтварыў тапак у рэвалверную кабуру, нібы нагадаўшы, што ў банальнym і побытавым можа то іншага агрэсія ды небяспека. Урэшце, тую ідэю, што лунала ў паветры, недвухсэнсоўна сформуляваў Дзмітрый Сурскі — побач з крэслам, глянцевым часопісам і тэлепультам ён змясціў тапкі ў выглядзе бетонных пліт, называўшы атрыманую інсталяцыю "Цуглі камфорту".

Як ні дзіўна, завадатары праекту паславіліся да такой правакацыі надзвычай спагадліва. Па словах Алены Карпілавай, яны ўвогуле далі аўтарам поўную свабоду творчасці, нават заахвочваючы правака-

Д. Сурскі.  
"Цуглі  
камфорту".

У. Цэслер.  
"Мяккі каўбой".  
  
К. Селіханаў.  
"Тапак  
архітэктара".



цыныяя рашэнні. Вось і Руслан Вашкевіч быў прадстаўлены канцептуальным творам "Нябачныя тапкі" — выключна праз волю галерэі — першапачатковыя варыянты ягонай работы ўтрымліваў неадпаведную статусу дзяржаваны лексічную адзінку. Зрэшты, на агульным стракатым тле адсутнія тапкі выглядалі нават больш пераканаўча...

Стайленне да падобных "легкадумных" праектаў у арт-супольнасці заўсёды было, мякка кажучы, неадназначным. Але, у любым выпадку, варта прызнаць прынамсі два іх плюсы. Па першое, менавіта такія выстаўкі адчыняюць дзвёры ў свет сучаснага мастацтва мно-гім "паспалітым гледачам", завабленым добрай рэкламнай кампа-

ніяй ды "мімішнымі" сюжэтамі. А па-другое — пераконваюць у тым, што сапраўды яркія аўтары не страчваюць сваё крэда, выказваючыся на любыя тэмы, нават "заказныя".

Матэрыялы паласы  
падрыхтаваў Ілья СВІРЫН